

# ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 149 (5821) | 28 чэрвеня 1937 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

## АБ УЗНАГАРОДЖАННІ УДЗЕЛЬНІКАЎ ЭКСПЕДЫЦЫІ НА ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР

пастанавіў:

За ўзорнае выкананне задання ўрада і гераізм узнагародзіць удзельнікаў паўночнай экспедыцыі, дасягнуўшай Паўночнага полюса і асваіўшай палярную станцыю на дрэйфуючым лёдзе каля полюса:

Званнем Героя Савецкага Саюза, з уручэннем ордэна ЛЕНІНА

1. Шміда Г. Ю. — начальнік экспедыцыі.
2. Спірына І. Т. — маіра, флагштурмана экспедыцыі.
3. Шавельва М. І. — нам. начальніка экспедыцыі.
4. Палатнін І. Д. — начальнік станцыі «Паўночны полюс».
5. Алесеева А. Д. — камандзіра самалёта «Н-172».
6. Мазурун І. П. — камандзіра самалёта «Н-169».
7. Галавіна П. Г. — камандзіра самалёта «Н-166».
8. Бабушкіна М. С. — пілота самалёта «Н-172».

Другім ордэнам ЛЕНІНА:

1. Вадагінава М. В. — Героя Савецкага Саюза, камандзіра атрада і самалёта «Н-170».
2. Маланова В. С. — Героя Савецкага Саюза, камандзіра самалёта «Н-171».

Ордэнам ЛЕНІНА:

1. Казлова М. І. — другая пілота самалёта «Н-169».
2. Орлова Г. К. — другая пілота самалёта «Н-171».
3. Машоўскага Я. Д. — капітана, друга пілота самалёта «Н-172».
4. Дагмарова А. А. — штурмана самалёта «Н-171».
5. Крэмлява Э. Т. — радыста станцыі «Паўночны полюс».
6. Шыршава П. П. — навуковага супрацоўніка станцыі «Паўночны полюс».
7. Федарова Е. К. — навуковага супрацоўніка станцыі «Паўночны полюс».
8. Рытсінда А. А. — штурмана самалёта «Н-171».
9. Жукава Н. М. — штурмана самалёта «Н-172».
10. Басейна Ф. І. — 1-га бортмеханіка самалёта «Н-170».
11. Сугровава К. Н. — 1-га бортмеханіка самалёта «Н-172».
12. Івашына В. Д. — 1-га бортмеханіка самалёта «Н-171».
13. Некушова Н. Д. — 1-га бортмеханіка самалёта «Н-166».
14. Шенурова Д. П. — востаткіца 1-га ранга, 1-га бортмеханіка самалёта «Н-169».
15. Страмлава Н. Н. — радысткіца і бортмеханік самалётаў «Н-171» і «Н-166».
16. Іванова С. А. — бортмеханік самалёта «Н-170».

Ордэнам «КРАСНОЙ ЗВЯЗДЫ»

1. Круза Л. Г. — камандзіра разведчага самалёта «Н-128».
2. Дзердзевіцкага Б. Л. — аднаго члена экспедыцыі.
3. Марозова Б. І. — другая бортмеханіка самалёта «Н-170», прадстаўніца заводу № 24 у экспедыцыі.
4. Петзіна П. П. — востаткіца 1-га ранга, другая бортмеханіка самалёта «Н-170».
5. Гутыўскага В. П. — інжынер экспедыцыі.
6. Шмайдзіна І. Д. — другая бортмеханіка самалёта «Н-172».
7. Фруціцкага С. К. — другая бортмеханіка самалёта «Н-171».
8. Терзіцкага В. Д. — другая бортмеханіка самалёта «Н-166».
9. Тімафеева Д. А. — другая бортмеханіка самалёта «Н-169».
10. Гініна В. Г. — востаткіца 1-га ранга, другая бортмеханіка самалёта «Н-172».
11. Амуратава В. І. — штурмана самалёта «Н-169».
12. Волкава А. С. — лейтэнант, штурмана самалёта «Н-166».
13. Траімоўскага М. А. — кінооператара экспедыцыі.

Ордэнам ПРАЦОЎНАГА Чырвонага Сцяга:

1. Рубінштэйна Л. М. — штурмана разведчага самалёта «Н-128».
2. Ністанова І. Г. — тэхніка, прадстаўніца заводу «Авіяпрабор».
3. Брэзіна Я. — механік разведчага самалёта «Н-128».
4. Радамінава Е. Г. — ваенінжынер 3-га ранга.
5. Броніч Л. К. — спецкарэспандэнт газеты «Правда».
6. Віленскага Э. С. — спецкарэспандэнт газеты «Известия».

ВІДАЦЬ ГРАШОВУЮ ПРЭМІЮ

- а) У размеры 25.000 рублёў кожнаму — тт. Вадагінава, Маланова, Шміда, Спірына, Шавельва, Палатнін, Алесеева, Мазурун, Галавіна і Бабушкіна.
  - б) У размеры 15.000 рублёў кожнаму — тт. Казлова, Орлова, Машоўскага, Дагмарова, Крэмлява, Шыршава, Федарова, Рытсінда, Жукава, Басейн, Сугровава, Івашына, Некушова, Шенурова, Страмлава і Іванова.
  - в) У размеры 10.000 рублёў кожнаму — тт. Круза, Дзердзевіцкага, Марозова, Петзіна, Гутыўскага, Шмайдзіна, Фруціцкага, Терзіцкага, Тімафеева, Гініна, Амуратава, Волкава і Траімоўскага.
  - г) У размеры 5.000 рублёў кожнаму — тт. Рубінштэйна, Ністанова, Брэзіна, Радамінава, Броніч і Віленскага.
- Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР І. АКУЛАЎ.  
Масква, Брэсья.  
27 чэрвеня 1937 года.

## Пазыка ўмацавання абароны СССР

„ПЕРАТВОРЫМ НАШУ КРАІНУ У НЕПРЫСТУПНУЮ КРЭПАСЦЬ“

Калгаснікі Бабруйшчыны з вялікай перадаванасцю чакаюць той часіны, калі будзе выпушчана новая пазыка — Пазыка ўмацавання абароны СССР. Кожнаму ворагу свая разіма, кожнаму хочацца яшчэ больш умацаваць яе магучаснасць і таму на сваіх сходах, мітынгах калгаснікі аднадушна патрымліваюць ініцыятыву перадавых работчых, якія звярнуліся да ўрада з просьбай выпусціць новую пазыку. Яны ўхваляюць рашэнне Саўваркома Саюза ССР, які ідуць насустрач патрабаванню працоўных мас, даручыў Наркамфіну СССР выправаваць дэкрэт аб выпуску новай пазыкі.

У прынятай калгаснікамі сельгасарнеі «Пролетарый» (Павалюцкі сельгасарнеі) рэзалюцыі гаворыцца:

— Мы поўнацю ўхваляем прапанову аб выпуску новай пазыкі і ахвотна падпішамся на яе з тым, каб дакамачы сваёй краіне ўмацаваць яе абарону, ператварыць нашу краіну ў непрыступную крэпасць, каб фашыстам не ўдзмілася ступіць свай-

ей паганай нагой на зямлю народаў Савецкага Саюза.

— Я перша падпішуся на новую пазыку, — заявіла ў сваім выступленні калгасніца калгаса «Рассвет», Гарбаўскага сельгасарнеі, Пазыка Сыйго. Мы вельмі ўдзячны, што ўрад задолжыў нашу просьбу аб выпуску новай пазыкі.

«Мы першымі падпішамся на пазыку ўмацавання абароны СССР нашай краіны, — гаворыцца ў рэзалюцыі агульнага схода калгаснікаў сельгасарнеі «Беларусь», Капалеўскага сельгасарнеі. — Мы хочам, каб наша Чырвоная Армія была яшчэ больш магучым вартвам на граніцах нашай радзімы».

«Мы, калгаснікі і калгасніцы калгаса «Усход», Турлаўскага сельгасарнеі, заўсёды гатовы падтрымаць мерапрыемствы сваёй дзяржавы па ўмацаванні яе абароны і сацыялізму. Годамі маскоўскіх чыгуначнікаў ёсць голас міліянаў людзей нашай квітэной радзімы, — адказаў са сваёй заявай яны на сходы. ПАТАПЕЯНА.

## „З РАДАСЦЮ АДДАДЗІМ ТРОХТЫДНЁВЫ ДАХОД У ПАЗЫКУ ДЗЯРЖАВЕ“

ЖЛОБІН. З выключным энтузіязмам калгаснікі Жлобіншчыны сустраі паведамленне аб тым, што савецкі ўрад задолжыў патрабаванні працоўных аб выпуску новай пазыкі ўмацавання абароны СССР. На мітынг у калгасе «Новае жыццё» калгаснікі Жлобіншчыны ўдзячылі ўраду за тое, што ён адказаў на іх просьбу аб выпуску новай пазыкі.

«Фашыстам ніколі не ўдасца пахіснуць магучаснасць нашай краіны. Усе ворагі будуць знішчаны, як і знішчаны фашысты і іхныя шпіёнскія агенты», — гаворыцца ў рэзалюцыі калгаснікаў Жлобіншчыны, якія падпішамся на новую пазыку ўмацавання абароны СССР. На мітынг у калгасе «Новае жыццё» калгаснікі Жлобіншчыны ўдзячылі ўраду за тое, што ён адказаў на іх просьбу аб выпуску новай пазыкі.

## НАШ АДКАЗ ФАШЫСЦІМ САБАКАМ

Фашысцкія шпіёны — тухачоўскія, гамарнікі, убаравічы, акры і інш., якія падкавалі і падпалілі нашыя вайсковыя часткі ў сваёй шалёнай забаве аблібіць магучаснасць нашай сацыялістычнай радзімы, нанеслі ўраду на слаўнай Радзімы Савецкай Чырвонай Арміі.

рагі народу! Няма і не будзе ні літасці і адказ на врываўны дзеянні шпіёнаў і дыверсантаў мы горады вітаем зварот чыгуначнікаў да ўрада аб выпуску новай пазыкі ўмацавання абароны Саюза ССР. Чырвоная Армія — гэта частка нашай радзімы. Які маці выкармілі свае дзеці, так мы будзем харчаваць нашу Чырвоную Армію, армію працоўных.

Шпіёны праціліся. Ворны варты Саюза ССР — Народны камісарыят унутраных спраў на чале з тав. Ежовым заўваж на месцы злачынства ворагаў на-роду, і волі ўсёго савецкага народу які фізічна знішчаны. Нахай трапецую во-

В. А. ІВАШЫН,  
стаханавец - нацельнік менавіта машынабудавальнага заводу імя Барышлага.

## ВІТАЮЦЬ РАШЭННІ УРАДА

КАРМА. (Па тэлеграфу). Калгаснікі сельгасарнеі «Свабода» (Керманскі раён) горады і аднадушна вітаюць рашэнне ўрада аб выпуску новай пазыкі. Каб толькі выйдзе пазыка, — заявілі яны, — мы першымі падпішамся на яе. ГІНЗБУРГ, СОРКІН, ЗСКІН.

БІЛІВАЧЫ, 27 чэрвеня. (БЕЛТА). З задавальненнем сустраі студэнты згодна-ліку рашэнне ўрада выпусціць пазыку ўмацавання абароны СССР нашай краіны. Студэнты абавязаліся першымі падпісацца на новую пазыку і працягнуць гутары аб значэнні дзяржаўнай пазыкі ў калгасе Даманавіцкага сельгасарнеі. (БЕЛТА).

## СКОНЧЫЎСЯ ТЫРАЖ ПАЗЫКІ У ТБЛІСІ

МАСКВА, 27 чэрвеня (БЕЛТА). 25—26 чэрвеня ў Тбілісі адбыўся чарговы тыраж Пазыкі другой паліцыі (выпуск чварцова года). Яны паведамлілі ў Галоўным кіраўніцтве Дзяржпрацшчына і Дзяржкредита, выйражэння табліца на гэтым тыражу будзе апублікавана ў газетах 29

чэрвеня. Афіцыйнае табліцу публікуюць газеты «Правда», «Известия», «Экономическая жизнь» і «Труд», астатнія газеты — даведную табліцу. Выплата выйграшай пачнецца пасля атрымання чарговага нумара газеты, які ідзе за тым, у якім апублікавана табліца.

## НА СХОДАХ ПАРТЫННАГА АКТЫВА

Віцебск

Два дні — 26 і 27 чэрвеня — ў До- мінантэ адбыўся сход гарадскога партыйнага актыва. З дакладам аб выніках XVI з'езду выступіў дэлегат з'езду сакратар гаркома партыі т. Жураўлеў, які падрабязна расказаў актыву аб рабоце з'езду і ўказаў на неабходнасць удзельнічаць у рэвалюцыйнай пільнасці, выкарыставаць да канца траціцкіў, бухарынцаў і нацыянал-фашыстаў.

## НА СХОДЗЕ АКТЫВА ДЗЯРЖПЛАНА

Гомель

Учора адкрыўся сход актыва Дзярж- планна. Даклад аб перабудове работ Дзяржплана ў адпаведнасці з рашэннямі Пленума ЦК ВКП(б) зрабіў старшыня Дзяржплана тав. Любавіч.

Па дакладу разгарнуліся спрэчкі. Усе выступалішы таварышчы, які і дэталічна, у першую чаргу адзначалі, што XVI з'езд КП(б)Б праходзіў на высокім ідэйна-палітычным узроўні, пры разгорнутай большаўскай крытыцы і самакрытыцы.

Важнейшым часткай работ, якім з'яўляецца планаванне народнай гаспадаркі, на ўсе перыяды сацыялістычнага будаўніцтва прынятаў да сябе ўвагу класавых ворагаў. У Дзяржплане БССР на працягу года зраўнавалі зямлі ворагі народнага гаспадарства і інш. Нямаюць шодны яны нанеслі сваім «планаваннем» народнай гаспадаркі БССР. Не падлягае ніякаму сумненню, што шодніцтва халёка ажно не выкарыстана ў галіне планавання і зусім зраўмела, што актыўна ўдзельнічаў у гэтых дзеяннях калгасніцкі актыва Дзяржплана, разгорнутай самакрытыкі і канкрэтных мера- прыемстваў па ліквідацыі рэшткаў шодніцтва. На жаль, вартэ актыва не апраў- даліся. У дэталі не было ні самакры- тычнасці, ні палітычнай заастанасці, ні глыбокага аналізу.

Тав. Кавалёў (сакратар парткома фабрыкі «Сінія індустрыялізацыі»), дэлегат XVI з'езду, у сваім выступленні расказаў аб мерапрыемствах парткома на за- вяжэнню рашэнняў з'езду да кожнага камуніста і беспартыйнага мас, аб пра- вядзенні парткома на рабочым і напярэдня партыйна-палітычнай работы. Партком правёў курсы агітараў пад адрыву актыва вытворчасці. Вылучана група таварышоў з партыйнага актыва фабрыкі для пад- рыхоткі іх у якасці дэталічкіцаў па між- народных і ўнутраных пытаннях. Парт- ком актыва ўважліва выслушаве рабочым актыва Уранава «аб каварных формах і метадах работ контрразведка».

Пасля доклада выступіў 19 чалавек. Не абодна, аднак, адзначыў, што выступ- ленні рату таварышоў насілі агульнае ха- рактэр, мала прывольнасці фактаў прак- тычнай перабудовы партыйнай работы.

Пытанню сувязі ваенных партганіза- цыі з грамадзянскай адзе ўвагу ў сваім выступленні т. Усачына. Ён гаворыць аб неабходнасці ўмацавання гэтай сувязі для папярэжэння ўзаемнай дапамогі ў пра- вядзенні палітычнай агітальні і пастаноў-

Сход актыва прыняў рэзалюцыю. Ра- шэнні XVI з'езду сходу паставіў дэлега- таў ўсёй партганізацыі, да кожнага каму- ніста і па-бавому іх рэалізаваць на практычнай рабоце.

АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

## Гомель

26 і 27 чэрвеня праходзіў сход парт- тыйнага актыва гомельскай гарадскога партганізацыі. Даклад аб рабоце XVI з'езду зрабіў сакратар гаркома КП(б)Б тав. Стакун.

Тав. Міронаў, сакратар парткома Леса- тэхнічнага інстытута, расказаў сходу аб тым, што гэтымі днямі ў інстытуце ўскра- таў гняздо правых, якія развалілі работу інстытута.

Пасля доклада разгарнуліся спрэчкі. Выступалішы адзначалі выключную ролю XVI з'езду КП(б)Б у справе дэталішай большаўскай ролі КП(б)Б.

Дэлегат з'езду т. Калыноў расказаў актыву аб рабоце з'езду, аб выступленнях дэлегатаў.

— Гэты з'езд увайшоў ў гісторыю КП(б)Б як з'езд барацьбы за чыстату і магалінасць нашых ролі. XVI з'езд ма- білізаваў увагу на палітычны большаўска- пільнасці і непрымірэннасці да ворагаў на- роду.

Сход партыяўнага актыва і поўнацю ўхваляў рашэнні XVI з'езду і наменці рад канкрэтных мерапрыемстваў па ажыццяў- ленню ў практычнай рабоце гэтых раше- нняў. П. ЧЫКУН.

## УЗНАЧАЛІЦЬ ВЫБАРЫ КОМСАМОЛЬСКІХ ОРГАНАЎ

ЛКСМБ — буйнейшы атрад ВЛКСМ. Яго ў арганізацыі і выхаванні мо- лоды Беларусі вельмі важна і адказа- ва яна ўзрастае зараз, у перыяд пах- туючы да выбараў у вярхоўныя органы дзяржавы на аснове заарыята (тайрага) масаванія на новай Сталінскай Кан- стытуцыі. ЛКСМБ павінен быць сапраўд- ні большаўскай памочнікам партыі, кі- руючым моладзі, насяляючай Савецкую Беларусь. Гэту сваю ролі кіраўніка выхавальніка моладзі ЛКСМБ у сучасны момант выконвае неадвальна.

Неўмяшанне, самапён шодны. Партый- ная арганізацыя абавязана па-сапраўдну кіраваць справядліва-выбарчымі сходамі. Галоўная ўвага комсамольскіх мас павіна быць накіравана на разгорнутыя сама- крытыкі і павышэнне рэвалюцыйнай піль- насці. Выкарыставаць з комсамольскіх арга- нізацый напярэдня-фашыстаў, траціцкіў і прыхаваных агентаў замежных контрразведка, — галоўная задача справяд- ліва-выбарчых сходаў. У ЛКСМБ, пра- дучым на мяжы з капіталістычным Заха- дам, не павіна быць месца бюрократы- чнасці, ратазейства, дабрадупнасці. Трэба выкарыстаць і выкарыстаць гэтыя антыбольш- шэвіцкія рысы з практыкі работ ЛКСМБ.

XVI з'езд КП(б)Б, адначасна буй- нейшы неахоп ў рабоце ЛКСМБ, дару- ючы ЦК ВКП(б) і партганізацыям за- спецьшы шоднае кіраўніцтва і вы- мерную дэлегоў комсамольскіх арга- нізацый Беларусі ў перабудове іх работ на аснове рашэнняў III пленума ВЛКСМ.

З асаблівай сілай увага комсамольскіх мас Беларусі павіна быць прыказана да агітальнай і прапагандыскай работы, да выхавальнай работы сарот комсамольцаў і працоўнай моладзі Беларусі. Выхавальна- працаваць павышэнню рэвалюцыйнай пільнасці і ўзброенасці комсамольцаў на барацьбу з ворагамі народу, у якію-б тогу яны не апрачаліся. Выхавальна праца павіна развіваць у комсамольскай масе і сарот працоўнай моладзі пачуццё савецкага патрыятызма, любові да радзімы і Вялікага Сталіна.

Абавязанні сапраўдна-выбарчых сходаў у пярэднях комсамольскіх арга- нізацый павіны і могуць паслужыць па- тэстам буйнага павароту ў жыцці ЛКСМБ сапраўдна перабудовы работ комса- мольскіх арганізацый. Аднак трэба ад- значыць, што справядліва-выбарчыя сходы будзь сапраўдным пачаткам перабу- довы работ толькі тады, калі партый- ныя арганізацыі ліквідуць недахопы кі- раўніцтва комсамолам.

Значэння выхавальнай работы ў комса- мольскай масе не разумеюць многія кіраўні- кі раённых комсамольскіх арганізацый. У кіравальнай раёнай комсамольскай арга- нізацыі ў сувязі з выбарамі комсамольскіх органаў прабуць згарнуць прапагандыс- кую работу. Сакратар раёна комсамоль- ца прама аказваў прапагандысту:

Ужо першыя дні справядліва-выбар- чых сходаў паказвалі, што асноўная аса комсамольца Беларусі зрабіла безу- дна правільныя выхаванні з ратэнаў ютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і III плену- ма ВЛКСМ. Навясціла актывнасць комсамольцаў. Пазышала ўзровень са- марыткі. Комсамольцы зноў аглядзілі нае рысы, ачышчаючы іх ад заасіраў- шыхся і прастаўшыхся ішчэ сям-там урагаў. Але гэта толькі пачатак рабо- ты. Нельга не адзначыць, што піль- ныя комсамольскіх арганізацый разві- ваюць толькі ў перадавых пярэднях арганізацыях комсамольца. У астатніх мас- шавых справядліва-выбарчых сходах актывнасць яшчэ на недастаткова высокім ідэйна-палітычным узроўні. Настой ба- юнацтасці, самауважненасці, абыва- льскай дабрадупнасці яшчэ вельмі шодны. Узровень самакрытыкі яшчэ не шодны.

3-за сваёй партыйнай туюбы за- маць план справядліва-выбарчых сходаў я не будз.

Вяскоўнасць кіраўнікоў комсамоль- ских арганізацый Беларусі прычына да ўрабных вынікаў. У радзе комсамольскіх арганізацый адрывалі ворагі, астачыў- шы час навывярты. Напярэдня-фашы- сты, траціцкіі, бухарынцы прывалі ішчэ сабе гняздо ў комсамоль Беларусі. І прычыны бюрократычнасці раду раённых і групных органаў комсамольца ім уда- ся гэты зрабіць.

Гэты таварыш не разумею відавочна, што выхавальную работу зараз трэба ўважліва павышаць. Нама сумнення, што комсамоль- ца на справядліва-выбарчых сходах Клі- мавіцкага раёна расцумачыць сваю ку- саратарыю актыву. Справядліва-вы- барчыя сходы павіны спрыяць павышэн- ню агульнага ўзроўню работ комсамоль- ских арганізацый, а не згортанню іх.

Авалаганне большаўзмам — цэнтраль- ная задача работ комсамольскіх арга- нізацый. А гэту задачу нельга вырашыць без пастаяннай сур'ёзнай прапагандыскай работы. Вось чаму трэба растлумачыць і яшчэ раз растлумачыць комсамольцам і іх тым ліку, які відзец з прывязанага прыкладу, і кіраўніка раённых комсамоль- ских арганізацый, той пункт праграмы комса- мольца, які гаворыць, што «авалаганне навукова-рэвалюцыйнай тэорыяй про- лятарыята з'яўляецца асноўнай умовай для выхавання моладзі ў духу камунізму».

Сіла наша — у сувязі з масамі, у сі- стэматичным умацаванні і распаўсюенні яе. Многія пярэдня арганізацыі комсамольца Беларусі паслабілі сваю сувязь з беспартыйнай моладдзю. У выніку — некаторыя з іх амаль зусім не вырасілі кожнаска. На фабрыцы «Комунарка» ў Менску з 600 маладых рабочых комсамольскага ўзросту прынята ў рады комсамольца ўсёго сем чалавек. На заводзе імя Верышлага за паўтара года прынята толькі дзевяць чалавек у рады комсамольца. На фабрыцы імя Тальмана на працягу 1937 года не пры- нята ў комсамол ні аднаго чалавека. Комсамольска арганізацыя, якая слаба расце за лік помытку новых членаў, сур'ёзна хворая. На справядліва-выбарчых сходах комсамольцы павіны разабрацца ў пры- чынах гэтай хворобы, дэталічна да пра- рэаваць яе, вызначыць непараненствы па ліквідацыі гэтых прычын. Толькі тады та- лкая пярэдня арганізацыя замяне новым жыццём і адносе сапраўды стаць на чале выбараў у вярхоўныя органы краіны на аснове новай Сталінскай Канстытуцыі.

Політык акружком комсамольца не ўзна- віў палітычную актывнасць комсамоль- ских мас. Пільнаці рэвалюцыйнай піль- насці не знаходзіцца ажно тут у дэтары ваці арганізацыі. Вось, напрыклад, комса- мольскі справядліва-выбарчы сход у ютаўскай школе. На гэтым сходзе гаво- рыць аб усім патроў. Але амаль ніхто ўрэзна не паставіў пытанне аб лепшых аса ў той-жа школе фактах чарговых злакаў. Гэтыя ўрокі відавочна нікому не навучылі арганізацыю. А акружком не да- мот комсамольскай арганізацыі зрабіць гэтых уроках належнае вывады. Не ўважліва таму ў прэзідыум сходаў праста- віў школы выбараць Ляскушу ажно актывістам выключна з комсамольца за сцяжэ траціцкістам. Гэтыя факты з усёй выраз-насцю паказваюць, што акружком комса- мольца, ды і акружком партыі, абавя, ажалі адносінах справядліва-выбарчых сходаў пярэдня арганізацый комсамольца пільна неўмяшанна.

Лепшы комсамол моцны тэатрычна большаўзма, моцны кіраўніцтвам камуні- стычнай партыі, стварыўшай яго. Няма сумнення, што з праходзячых справядліва- на-выбарчых сходаў ЛКСМБ выйдзе яшчэ больш агураваным вакол ЦК ВКП(б) і Вялікага Сталіна, яшчэ больш узброеным для барацьбы з ворагамі народу.

Партыйныя арганізацыі павіны кан- крэтна даламачы комсамольскіх арганіза- цыяў правесці справядліва-выбарчыя сходы на высокім ідэйным узроўні. Партыйныя камітэты павіны перадаць комса- мольскім арганізацыям свой вопыт пра- вядзення справядліва-выбарчых сходаў і ўзначаліць справядліва-выбарчыя сходы комсамольскіх арганізацый.

Партыйныя арганізацыі павіны кан- крэтна даламачы комсамольскіх арганіза- цыяў правесці справядліва-выбарчыя сходы на высокім ідэйным узроўні. Партыйныя камітэты павіны перадаць комса- мольскім арганізацыям свой вопыт пра- вядзення справядліва-выбарчых сходаў і ўзначаліць справядліва-выбарчыя сходы комсамольскіх арганізацый.

Некаторыя комсамоль



# ЗА НАИВЫШЭИШУЮ ВЫПРАЦОЎКУ КОЖНАГА КАМБАЙНА

## ШТО НЕАБХОДНА ВЕДАЦЬ КАМБАЙНЕРУ

Выступленне камбайнера тав. Ермалкевіча М. М.

Я сыхаў у мінулым годзе на ўборку 2 ліпеня. Перад гэтым на сядзібе мы зрабілі абвяску камбайна.

Забавы на полі была яшчэ сьправа. А ў выніку гэтага забавы вылікае адно. Два дні я вазаў за гэтым, а сёла вываў, што ў прыёмнай камеры аса ўмашчае меса, малаціны бабан не паспяе перапрацаваць. Адтуль атрымалася забаванне. Я аднаў ляў прыёмнай камеры, зрабіў большыя рэспі і забаванне спынілася.

Першы дзень я выпрацаваў каля 4 гектараў, другі—4,5 гектара. Ніжэй 4 метраў не выпрацаваў. А калі мы выправілі недахопы, я выпрацаваў 5—6 да 7 гектараў. На ўборцы шпаныцы дзе ад былі падабраны лепш, дазаў па 9—10 гектараў.

Што неабходна ведаць камбайнеру і абайнерам, што патрэбна выправіць, аб не было перапоўна ў рабоце?

Трэба заўважыць адрэгуляваць устаноў прышпа трактара з камбайнам каб з'яўляўся карынным і гадоўны валік. Тады будзе менш супраціўлення на шарніры ўка, а значыць і менш паломак. Не трэ зрабіць крутыя пазароўкі. Пры крутых аваротах трактара і камбайна адбываец нагарванне шарніра Гука, з гэтай прычыны могуць быць паломкі.

За гадоўным валам трэба добра наглядаць, каб падшышнікі былі замацаваны, алі падшышнікі аслабіцца, атрымываецца пераход вала, звышадзі адзіночкі і скідаюцца ланцугі, а ўпоруна каліно ачынае рэзаць пакрыўку коруся. Пры гэтым вышчае змазачнае і падшышнікі з'яўляюцца са струю.

Пры абвясцы камбайна напраўляючы ланці трэба ачысціць. Вось палювае го з неабходна прыгнуць да нізу і зрабіць ахі кола верхняй частцы ў палыю бок. Аліва дэзіяналь, дзе ёсць жалезны фаршупок трэба адлучыць у лены бок сфераў рэжучага апарата. Тады пры ўборцы жалезны не будзе забівацца нажа з оліва боку.

Калі абвяска нізкая, трэба набыць ланці металіч палітом. Здаў камбайн в ёсць пчытоў, які ад гадоўнага вала зрадае палатно. Ён зомеаваецца, і тут атрэба зрабіць пакрыўку для таго, каб ры змазкі можна было адлучыць і ачысціць. Калі-ж мына дробіцца салама, то бывае пры сухой абвясцы, трэба змяш зб'ядачку, паставіць 13-зубовы вал з'яўляе вал барабана замест 11-зубовай, пусціць ланці ў ніжнюю палажэнне. Яе экон, неабходна сачыць за правільнай аляжкай і рэгуліроўкай ланцугоў. У ашы рабочага дна ланцугі трэба абавязова прамываць, а на ноч пакідаць у агрэтым чыстым масле.

Аб арганізацыі працы хачу сказаць наступнае: трэба, каб дырэктары МТС своеава заключыла дагаворы з калгасамі, равада перад ўборкай патрэбную работу, каб былі загатоўлены для камбайнаў спецыяльныя, так званыя, бастарныя авозкі.

Я раю камбайнерам, якія працуюць на аўднёвых камбайнах, зрабіць асноўку кіруознага шнека. У шнеку каласам, скартаці дошы неабходна зрабіць акно. Аб нажах. Калі абвяска высокая, намы не так тупяцца. А калі браць азійны іжэй, часта захватваюцца груды зямлі і ады намы вельмі тупяцца. Каб пазбегць гэтага, я тачу намы два разы ў дзень. Намы павінны быць заўсёды востры.

Запраўку трактара і камбайна трэба абліць рапінной. Змазка прозавіда раз кожны дзень гадзіны ўсіх скальзяльшых падшышніках, а шарыкавых падшышніках азін раз у дзень. Ад празільнага ахвічнага догляду залежыць работа камбайна.

У гэтым годзе на ўборцы ўраджаю ў БССР будзе працаваць 433 камбайны. Найбольшы вынікі работы іх залежыць ад падрыхтаванасці і асавацца гэтай складанай машыны. Некаторыя камбайнеры нашай рэспублікі ўжо ў мінулым годзе пазналі высокае майстарства работы на камбайнах. Ніжэй мы друкуем выступленне на нарадзе ў Наркамземе БССР знатных камбайнераў тт. ЛОЙНА Ф. С., ЕРМАЛКЕВІЧА М. М., ШУМСКАГА К. І., якім Наркамзем Саюзу ССР прысвоіў званне майстроў камбайнавай ўборкі. Выпыт іх павінен быць скарыстан усімі камбайнерамі і камбайнеркамі нашай рэспублікі.

## АБ ПАЛАТНЕ І НАЖАХ

Выступленне камбайнера тав. Шумскага К. І.

У мяне таксама ў першыя дні былі перабоі ў рабоце, аб якіх расказаў камбайнер Ермалкевіч і Лойна. Забавілася верхняе палатно. Хлеб пападаў не ў барабан, а ў верхняе палатно і, такім чынам, прышчылася работа.

А гэта было таму, што ў прыёмнай камеры над барабанам газырок аказваў доўгім. Я зразумеў, што газырок трэба ўпараціць. Калі выправілі гэта, камбайн працаваў нармальна.

Першы дзень я апрацаваў толькі 2 гектары. На наступны дзень, калі былі зжытыя тэхнічныя непадаткі, падрыхтаваны машыні, расставлены людзі, я ўбраў шэсць гектараў. Але ўсё-такі забаванне вялікага палатна і палювага валіка не спынілася.

І тут была свая прычына. Калі азьяла частка хворага высокая, то частка абвяску і пустазельна палілае паміж палатнаў. Я гэта знішчыў. Заняў частку хворага зрабіў так, як і парэжылі, і ўвесь камбайн пуская гарызантальна. Тэціч чым палатно забавілася менш.

Бывае выпадкі, калі забавіцца шнек і алеватар. Гэта з тае прычыны, што мяшчэнік часта з'яўляе, не спраўляюся з работай.

## ПАДРЫХТАВАЦЬ УЧАСТКІ ДЛЯ КАМБАЙНА

Жыта вырастае ў рост чалавека. Стаіць гэты, як сцяна — густое, рослае. А пазрэе ветрык — па жаце прагаюць пхнасіцы квалі.

Жытнінае поле сваім ціхім шумам і мядовым пахам вавіць да сабе малых камбайнераў. Тры дні яны абхадзілі поле, набіралі ўчасткі для работы камбайна. Паляна вялікая, роўная. У адына кавалку 50 гектараў, у другім — 30, а ўсяго 150 гектараў.

Ордэнаносен Кадрына Мандрукевіч на вопыце мінулага года добра ведае, што значыць загадзі вышчыць поле, пазнавіцца да рэльефам глебы. Перад ўборкай трэба нават ведаць, куды абвяска пакідацца, вепер з якога боку.

Летась я выехала на камбайне ў поле і не ведаю, з якога каліна пачынаць жыць, — расказае Кадрына Мандрукевіч. — Поле для мяне незнаёма. Пусці камбайн, а ўперадзе можа каменне або равы. У адыні міг можна паламаць машыну. Калі-б я ведала свой участак, то ўбраза-б у мінулым сезоне не 130 гектараў, а значна больш.

На палях калгасаў, якія абслугоўваюцца Заслаўскай МТС, сёлага будзе працаваць 4 паўночных і адзін паўднёвы камбайны. На дагаварах з калгасамі камбайнамі ўбразаца каля 800 гектараў зерняных.

Каб забяспечыць бесперабойную работу камбайнаў, неабходна залюга да ўборкі падарбаць участкі. Гэта разумець камбайнеру. Ордэнаносен Кадрына Мандрукевіч у калгасе «Звязда» ўжо ведае мола, як свае пань палынаў.

Але не ўсе камбайнеры Заслаўскай машынатрактарнай станцыі маюць магчымасць азнаёміцца з участкам, дзе яны будуць працаваць.

Дырэктар машынатрактарнай станцыі толькі заключыла дагаворы з калгасамі, а ўчасткі не падарала. Гэтае важнейшае мерапрыемства, якое вяршае поспех ўборкі ўраджаю, неапазавяца дырэктарам МТС т. Сукачом.

А. ЛОСЬ.

Я разабраў усе муфты, ачысціў і больш адпусціў пружыну муфты. Мы пераканструявалі некаторыя дэталі.

У працэсе работы блылі вымагі паломкі муфты. Атрыманні з завода намы я не пераклаў і ў часе ўборкі аслабілася некалькі паласінак. Таму, пры атрыманні камбайнаў трэба заўважыць пераверць якасць заклёпкі муфты.

Многа недахопаў было ў арганізацыі працы. Калгасны спачатку пачалі ўбіваць лепшыя ўчасткі, а для камбайнаў пакідалі горшыя. Атрамом, які быў прымацаваны да мяне, амаль зусім не паказваўся на поле. Не надзежна было і харчаванне. З дастаўкай гаручага і змазачнага справа ішла на дрэнна. Але два разы мне прышло змазачны камбайн аўтамат замест салюда, што перамажыла работу. Вазоў пры камбайне ўвесь час было мала. А трэба заўважыць не менш 4 вазоў і 100 машыноў.

Камбайнер з трактарыстам павінен мець цесную сувязь і праваліць дружна; ад гэтага залежыць поспех работы ўсяго аграгата.

## ЗЛАЧЫННЫЯ АДНОСІНЫ ДА МАШЫН

У Сенненскай МТС машынатрактарнай станцыі рамонту ўборачных машынаў зрынаецца. Да гэтага часу не адрамантаваны ні адна ільнаперабілка. Дзве новых ільнаперабілки, якія прывезены ў МТС, яшчэ не сабраны.

Патрабуюць рамонту таксама жнівары, спонанізавкі, малатаркі. Але іх МТС пачуць што не рамантуе. Гэтыя машыны стаяць пад акрытым небам, металічныя часткі іржаваць, драўляныя — гніюць. Машыны псуваюцца і выбываюць са струю.

Дырэктар МТС Баблоў не ўлічыў мінулага года ўрожаў, якіх ворагі народу — трапкісты, якімі была зомеацца машынатрактарная станцыя, рознымі шыяхамі падарвалі работу. Назат і зараў у МТС ёсць факты шкодніцтва ў скарыстанні машыны, што адбываецца на хоўе падрыхтоўкі да ўборачнай.

КАЛГАСНІК.



Знатныя камбайнеры Совецкай Беларусі, якім прысвоена званне майстроў камбайнавай ўборкі. НА ЗДЫМКУ (злева направа): тт. Ермалкевіч Міхаіл (Путычская МТС), Лойна Фёдар (Старобінская МТС) і Шумскі Канстанцін (Дзержынская МТС).

## ВОПЫТ МАЕЙ РАБОТЫ

Выступленне камбайнера тав. Лойна Ф. С.

Летась у пачатку ўборачнага сезона я выехаў у поле па паўночным камбайне. На паспелі пусціць камбайн на ўвесь ход, як пачало забывацца вялікае палатно. Прыгледзіўшыся да яго я знайшоў невялікае адступленне ў барабане. Тады я пачаў уверх пчытоў барабана і сперад надзеўся.

Іе толькі абвяска добра паспела, забавіцца палатна больш не было. Не змаліся таксама вілі шарніра Гука, што было спачатку ад перагрукі барабана сярэй абвяскай. І таксама справіў і забаванне алеватара.

Спачатку я рабіў запраўку камбайна і трактара з вечара. Але гэта было не зусім добра, і я стаяў рабіў запраўку рапінной таму, што з рапінны каласы з расы адсыраюць і бывае забіўка палатна. Запраўку рапінной камбайн, я пуская яго напалову або на адну трэць халхату. Падсохне абвяска, я апуская дэкі і бяру на поўны захват. Вечарам зноў пачынаю дэкі.

Наогул работа ішла нармальна. Калі я ўбраў каля 200 гектараў, тады знасіліся ланцугі курбельнага валіка. Пры чыным работы знасіўся таксама барабанны ланцуг.

Першы дзень я выпрацаваў два гектары, а ў наступныя 3,5 — 4 гектары. Затым выпрацаўка значна павялічылася: 5 — 6, 7—8 гектараў. У асобны дні я ўбраў шпаныцы па 12 — 13 гектараў. Адын дзень, калі выміралі поле без мяне, было зяета 19,3 гектара.

Некалькі слоў хачу сказаць аб запаленых частках. Камбайнеру трэба мець 6 вілак шарніра Гука, 20 штук муфт, 6 вездарыяных шатуноў. Патрэбна, каб у запале быў ланцуг Галя, зведзачкі, курбельны валік, зведзачкі на прышчыльных валік грэхата, зведзачкі прыводнага матыва.

Павінен таксама адзначыць, што на камбайнераў яшчэ мала завяртаюць увагі. Трэба каб дырэктары МТС правялі стокі ў калгасе, дабіліся ад старшын калгасаў, каб для работы пры камбайне былі падарваны хобрасуменныя калгаснікі. Трэба падрыхтаваць возычкі і вартуныкі для аховы камбайнаў і абжычых культур, паставіць людзей на паўроў саляны. Для абслугоўвання камбайна неабходна мець 3—4 павозкі. Камбайнерам неабходна стварыць усе ўмовы для работы, забяспечыць палво абвесаў на поле, а таксама гаручага і вады для трактараў. Гадоўнае — трэба працаваць, і тады ўсё будзе ў парадку.

## Грубое парушэнне статута сельскагаспадарчай арцелі

У статуты сельскагаспадарчых арцеляў записана, што агульным сход сапраўдны пры наўнасці не менш 1/2 агульнага ліку членаў арцелі для вырашэння ўсіх пытанняў, апрача пчтанія аб выбары праўдленія і старшын арцелі, пчтанія аб зьмяненні са складу арцелі і пчтанія аб размеры розных фондаў, для вырашэння якіх патрэбна прысутнасць на агульным сходзе не менш 2/3 агульнага ліку членаў.

Тэты аўсім зразумелы пункт статута самым грубым чынам парушаюць загадчы ўпашкага райсамадзела Клоўна і інструктар райвыканкома Фарман. Аб гэтым гаворыць наступнае.

18 чэрвеня бягучага года ў калгасе «Волга», Шпінскага сельсавета, на агульным сходзе выбралі старшын праўдленія. На сходзе прысутнічалі Клоўна, Фар-

ман і яшчэ інструктар райкома КП(б)В Ворунаў. На сход з'явіўся толькі 61 чалавек, а агульны колькасці 159 членаў арцелі. Не гледзячы на тое, што сход быў неправамоцны, Клоўна, Фарман і Ворунаў ставілі пчтанне аб выбары праўдленія і старшын арцелі. Прычым гэтае пчтанне толькі 29 чалавек.

Калі адзін з членаў арцелі пачынаў казаць аб напяр'ядных дзеяннях райнаых работнікаў, інструктар РК Ворунаў адказаў: «Не ваша справа, мы ведаем, што робім».

Калгаснікі абураны зьявіліся загадчы ўпашкага райсамадзела Клоўна і інструктар РВК і РК Фармана і Ворунава якія груба парушылі калгаснае заканадаўства, напяр'яд пражы калгаснікаў, гаспадароў сваёй арцелі.

МУРАСНІ.

## Брагінскі райвыканком не паважнае сваіх выбарчыкаў

Не пазважаюць сваіх выбарчыкаў у брагінскім райвыканкоме, не прыслухваюцца да іх. Да скарж адносіцца пагардліва. Тут бюракратызам прасякнута сістэма рэжыяру залу.

Сакратар райвыканкома Шханчук, атрымаўшы залу, піша рэзалюцыю таму ці іншаму загадчыку аддзела: «Высветліце». Яна палілае наменіку старшын райвыканкома Сяіко. На ёй зноў паўдліцца саблюдны твор: «Кіраўніку спраў, асветліце старшын РВК».

Кіраўнік спраў тав. Краўчанка палілае яшчэ адну рэзалюцыю: «Да канчаткова разгледзілі і выканання — Ваброў». Кожная заява спісана чытырма рэзалюцыямі, а толькі ад гэтага мала.

Кіраўнікі райвыканкома забілі, што за кожнаю заяваю стаіць жывы чалавек.

## Здзекуюцца з былой батрачкі

Кегелес Фаця, у мінулым батрачка, зарэса працуе ў горскай аптоўцы прадаўчыцаю ў ручным аддзеле. У гэтай аптоўцы яна працуе ўжо восем год. Скончыўшы ў 1929 годзе санітарныя курсы, яна працавала ў ларку дробнага продажу прадметаў санітарны і гігіены. Пасля рэарганізацыі ларка ў самастойную аптоўку, загадчыкам аптоўкі была назначана нейкая Хаўкіна, а Кегелес астаўся працаваць у ручным аддзеле.

У першыя працы ў аптоўцы Хаўкіна ішчы раз паказвала свой антывосені прабор і, нарэшце, была вызрыта прабор большымі хуры і іншымі органамі, пры поўнай сабяджанасці Кегелес.

Пасля знішчэння з работы Хаўкінай, на

на шафах, вонках, сталах можна знайсці па сто і больш скарж і пісьмаў са шматлікімі рэзалюцыямі без рэагавання.

Грамадзянін Паўлючына скаржыўся райвыканкому, што Астрагядзюскі сельсавет за няўплату 87 рублёў культаватыку з'ябраў у яго калі. Заява ляжыць без ніякага рэагавання. У грамадзяніна Бут з'ябраў ўласны хвёў без належнага афармлення. Яго заяву напачатку той-жа лёс. Такіх прыкладаў можна было прывесці сотні. Грамадзяне ходзяць у РВК на дэцыі і больш раз, каб атрымаць той ці іншы адказ па сваёй заяве, але дарма. З імі ніколі нават не хоча гаварыць.

Не зрабіў ніякіх вывадаў брагінскі райвыканком з лепельскай справы; ён і зараз па-чыноўніцку адносіцца да скарж працоўных.

К—н.

Пасля загадчыка аптоўкі быў назначан Рамашкоў, які працуе і да апошняга часу. З прыходам новага загадчыка аптоўкі пачалося ажыццяўленне новых «мераў» «высветляе», і горская аптоўка стала нахадваць... піўну.

Хвора на туберкулёз Кегелес, апрача сваёй працы змяняўшаў прабор ільнатыччу, не раз паліроўваў Рамашкоў, каб ён спыніў у аптоўцы і яны. Але суровы «гаспадар» абуріўся на сваю работніцу і пачаў самым сур'ёзным чынам з не зведвацца.

Так, на «доказ» Рамашкоў і яго прыдзельні Арцменка, Врыншубаў, Вадзюнаў і інш., на Кегелес была завезена палітычная справа, не гаворыць яно аб тым, што названыя прымальнікі Рамашкоў распуская чуткі, што Кегелес, як палітычна невядомая, будзе выслана.

Вельмі важна, што думка гэтых «аўтарытэтных» людзей была падтрымана старшынё сельсавета Васілюком і партаргаўатарам Гутман, якія выкачвалі Кегелес на масавае прэзідыума сельскага савета, прымуцілі яе рознымі пагрозамі сказаць «спраду» аб сваіх падвесах. Пятрымаў дапытваюму да ночы і выправілі перадаць справу следчым органам.

Пачалося следства. Следчы работнік Ільманка, таксама пабутаваным на безадказнасці следствам доўга зведваўся ў работніцы Кегелес. Утвешце следствам гэтае ўпаўнаважаны НКВД т. Янцоўскі прышоў безадказным, і справа была спынена.

Але Рамашкоў не спыніў здекаў з Кегелес. Уна вымушана была зварнуцца да сакратара Горнацкага райкома КП(б)В т. Серабінава, які ў сваю чаргу не зварнуў належнай увагі на здекаў з работніцы.

Вярэз т. Кегелес вярнуцца ў туберкулёзнага санаторыя «Сасноўка» зноў у палон здекаў і ганенняў. Рамашкоў не ладае працаваць разам з ёй і не хоча зпусціць яе да працы. Але тут, напярэкоў усюму, следчы орган не чуе, і вама каму прызваць да перадаць раскладзітхся чыгуні.

ГОРВА.

## ЛІКВІДАВАЦЬ ВІНІКІ ШКОДНІЦТВА ў РАБОЦЕ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ДАСЛЕДЧЫХ УСТАНОЎ

ХІІ з'езд КП(б)Б, які надаўна адбыўся, паставіў перад усёй КП(б)Б, савецкімі і зямельнымі органамі, які адну з важнейшых задач. — гэта хутчэйшую аўдзію вынікшці шкодніцтва ў галіне сельскагаспадарчых, якое праводзілася ў БССР вынікшці ў зямельных органах вонкамі народу на чале з былым наркамом Жэнекам.

Гэта задача палкам адносіцца і да навукова-даследчых сельскагаспадарчых устаноў.

Навукова-даследчая работа ў сельскай гаспадарцы БССР даўна не адпавядае патрабаванням нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Навукова-даследчыя станцыі, якія існавалі пакуль, і навукова-даследчы Інстытут эканамікі сельскай гаспадарцы ў вялікай ступені аказаліся паражэнымі шкодніцкай дзейнасцю ворагаў народа. Былы нарком — вораг народа Жэнек усімі мерамі імкнуўся зрынаць работу навукова-даследчых устаноў.

У гэтых умовах доўгі час праводзілі сваю шкодніцкую дзейнасць такія маўдыя ворагі народу, як Гарыдзі, Смоліч, Шатнер (Інстытут сельскай і лясной гаспадары), Жырык (жывёлагадоўчая станцыя), Ганчарык (Распаводчая станцыя), Мешчыкаў (Інстытут эканамікі сельскай гаспадары), Пятрасяна (Аграгаспадарчы Інстытут Акадэміі навук БССР).

і адданне нашай рэспублікі пад прыгнёт заходнеўрапейскага фашызма.

Імяна з гэтай разборуна калгаснага залу яны зрыналі мерапрыемства партыі і ўрада па ўважэнні ўрадаўнасі ў ўрадаўна савазаротаў у калгасе і сўтагас, прывялі зноў зямельна-аградарнае, мерапрыемства по спынаваіно хутароў калгаснікаў у калгасныя вёскі, асавае новых зямель, насавозаваіно справу, шкодніцкі планавалі завод і выкарыстанне мінеральных угнаенняў, сельгасмашын і т. д.

У жыўёлагадоўці ворагі народа імкнуліся знішчыць пагадоўе жыўёлы і гадоўны чынам копей, распускоўвалі розныя хваоры: ментігт, анемію, бруцэлёз, туберкулёз, яшчур і інш.

Дзейнасць гэтых заклятых ворагаў народа не маюць толькі прынесла навукова-даследчым сельскагаспадарчым установам БССР.

Прадукцыя работы навукова-даследчых устаноў атрымалася ў большасці, па меншай меры, непрыгоднай для сельскай гаспадары, а ў многіх выпадках яна шкодна.

Тэматчыныя планы некаторых навукова-даследчых устаноў былі перагруканы тэматкай, у многіх выпадках неаўдэлятай. Напрыклад, тэматчыны план жыўёлагадоўчай станцыі ў мінулым годзе складалася з 50 тэм, пры наўнасці 25 навуковых работнікаў. Большасць тэм да канца не дасадзілася, а распускоўка некалькіх зусім не пачыналася.

Сельскагаспадарчыя навукова-даследчыя ўстановы былі прадстаўлены самі сабе. У Наркамземе адсутнічае нават орган, які-б штотэнь кіраваў навукова-даследчымі работамі. Усё гэта было ўскладзена на гадоўнага агранома Наркамзема Вярхоўскага, які навукова-даследчымі ўстановамі зусім не займаўся. Не было ніякага кіраўніцтва сельскагаспадарчымі навукова-даследчымі ўстановамі Алікселам школі і навукі і сельгасдаславам МК КП(б)Б, а таксама і Акадэміяй навук БССР.

Пупчаным на вепер затратны на тэму «Раёнае планаванне жыўёлагадоўлі», адыно распускоўваў у 1935 г. Навукова-даследчы Інстытут эканамікі сельскай гаспадары. Бо яна была распусавана зусім няправільна. У Інстытуце эканамікі сельскай гаспадары было зусім сарвана выкананне двух важнейшых тэм — распускоўка мерапрыемстваў па перавасені хутарскіх гаспадаркаў калгаснікаў і мерапрыемстваў па надзянню ўрадаўнасі, якія з'яўляліся асноўнымі тэмамі ў рабоце Інстытута ў 1936 годзе. Гэтыя тэмы былі распусаваны толькі часткова, і то з вялікай зэпжакі.

Сельскагаспадарчыя навукова-даследчыя ўстановы былі прадстаўлены самі сабе. У Наркамземе адсутнічае нават орган, які-б штотэнь кіраваў навукова-даследчымі работамі. Усё гэта было ўскладзена на гадоўнага агранома Наркамзема Вярхоўскага, які навукова-даследчымі ўстановамі зусім не займаўся. Не было ніякага кіраўніцтва сельскагаспадарчымі навукова-даследчымі ўстановамі Алікселам школі і навукі і сельгасдаславам МК КП(б)Б, а таксама і Акадэміяй навук БССР.

Такое становішча зусім непрыіма. Трэба перабудаваць работу нашых сельскагаспадарчых навукова-даследчых устаноў так, каб яны палкам і поўнасі адпавядалі ўсім патрабаванням нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Работа навукова-даследчых сельскагаспадарчых устаноў БССР павінна служыць ажыццяўленню задач, паставленых ХІІ з'ездам КП(б)В перад сельскай гаспадарчай рэспублікай, з тым, каб «забеспечыць правільнае ўз'яданне савазаротаў, карынае паліпашоніе справы насавозаваіно, жыўёлагадоўлі, аградарыі, асаваіно новых зямель (мелірацыя, раскарчоўка і т. д.), з тым, каб па-большынку выкачаць укавані таварышта Стаўна ад вытворчасці 7—8 мільярдў пучоў хлеба». (З паставозы ХІІ з'езда КП

ВЫСТУПЛЕННЕ ІДЭНА У ПАЛАЦЕ АБШЧЫН

ЛОНДАН (стала Англія), 26 чэрвеня. (БЕЛТА). Як перадае агенства Рэйтар, міністр замежных спраў Ідэн у сваёй прамове ў палаце абшчынаў сказаў, што пры цяперашнім становішчы ўзброенай Англіі і ўзброенай некаторых яе прыяцеляў Англія не павінна заўсёды быць адной і ўступіць дарогу ў жыццёва важных для яе пытаннях.

Як заявіў Ідэн далей, ён не верыць, што б'юць яшчэ якая-небудзь краіна ў Еўропе, дзе б палітыка неўмяшання сустракала больш моцнае падтрыманне, чым ва Францыі. Калі на наступным паседжанні камітэта па неўмяшанню будзе прафільна з'явіцца да супрацоўніцтва, сказаў Ідэн, то будзе зроблена яшчэ адна спроба правярэць, ці можа мець поспех палітыка неўмяшання.

Закранаючы так званы «інцыдэнт» з германскім крэйсерам «Лейпцыг» і тлумачачы адмаўленне Англіі прыняць ўдзел у сумеснай морскай кантраляльнай камітэце Валенсі, Ідэн заявіў: Мы не можам прыняць ўдзелу ў выкананні пратэставу, прынятага без расследавання.

Ідэн указаў, што Ліга нацый ужо два разы абмяркоўвала палітыку неўмяшання і што ён думае, што Совет Лігі можа сур'ёзна змяніць зараз свой пункт гледжання. Можна зрадыць, — гаворыць далей Ідэн, — што не гледзячы на ўсе нашы старанні, палітыка неўмяшання будзе сарвана. Але Ідэн не схіляў далучыцца гэтак, пакуль англійскі ўрад не абмяняе свае думкі з французскім ўрадам, ці пакуль ён не пераканаецца, якія мяжы між імі і шпіянамі новай і больш пэўнай абстаноўцы. Англійскі ўрад, наволадзе слоў Ідэна, будзе следваць палітыцы, разлічанай на захаванне міру ў Еўропе.

ТРАКЦІСКІЯ ШПІЁНЫ У ІСПАНІІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі), 26 чэрвеня. (БЕЛТА). Комуністычная газета «Фронтэ рохо» піша, што калі ўрад зноўзе магчымым агульствам матэрыялаў аб сувязі тракціскай ПОУМ з фашыстамі, то ўсім стане зусім занадта шпіянска дзейнасць тракцістаў у Іспаніі. Газета падкрэслівае, што кампартыя даўно вела кампанію супротив тракціскай шпіянаў і лазутчыкаў фашызма. Суховыя працы тракціскай шпіянаў і шпіянаў у Советамі Саюзе з усёй яснасцю паказалі, што тракцісты знаходзяцца на службе ў Гітлера. «Фронтэ рохо» патрабуе канчатковай чысткі тылу ад пасобнікаў фашызма.

ВАЛЕНСІЯ, 26 чэрвеня. (БЕЛТА). У неаасвоеным доме паліцыя выявіла склад боепрыпасаў, у якім знаходзілася 3000 бомб.

У Барселоне паліцыя зрабіла абшук у так званым кітайскім квартале горада. Затрымана шмат падазронах асоб.

ЗАГНУЉ ІСПАНСКІ ПАРАХОД

ПАРЫЖ (стала Францыя), 27 чэрвеня. (БЕЛТА). Як паведамаюць з Валенсі, іспанскае гандлёвае судно «Кабо Карлас», якое ішло з Ліма ў Валенсію з грузам харчовых прадуктаў, 26 чэрвеня было атакавана падводнай лодкай, нясучай тэрорыю. Да тагата часу не ўдалося ўсталяваць, да якога флота належыць гэта падводная лодка. Судно затанула. З 49 чалавек аживае судна 5 загінулі. Астатнія выратаваліся на лодцы.



Група байцоў рэспубліканскай арміі з трафёмам — сцягам, захопленым у баі з мячэжнікамі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Як паведамае міністэрства абароны, мячэжнікі 25 чэрвеня з дапамогаю ручных гранат зноў атакавалі лінію ўрадавых войск ля Карабанчэла, Усера і Французскага маста (на паўднёвым захадзе ад Мадрыда). Рэспубліканцы спачатку абараняліся з дапамогаю ручных гранат, а затым ажылі моцныя вінтавыя і кулямётныя агоні, прычым ішчы праціўніку цяжка страты. Рэспубліканска артылерыя настойліва бамбарыравала пазіцыі мячэжнікаў у гэтым раёне.

На фронце Гвадалахары (на паўночным усход ад Мадрыда) рэспубліканскія батэрыі перакрываюць агнём абстрэліваюць скапанне мячэжнікаў, якія складаліся з большай часткай з кавалерыі, што знаходзілася ў дэзе надалёка ад рэспубліканскіх пазіцый. Мячэжнікі панеслі вялікія страты. Некаторыя аскароны кавалерыі мячэжнікаў амаль цалкам знішчаны. 25 чэрвеня рэспубліканцы падтрымалі наступленне на пазіцыі мячэжнікаў, прыму-

сіўшы іх адступіць асабіста ў сцягара Альмахаронес (за 20 км. на поўнач ад Сігуэнсы).

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

Як паведамае агенства Брытшы Іюнайтэ прэс, новыя партыі германскіх і італьянскіх самалётаў адпраўлены ў Більбаа для ўдзелу ў наступленні мячэжнікаў на Сантанэра (порт на ўзбярэжжы Біскайскага заліва). Агенства ўказвае на вялікую актыўнасць мячэжнікаў на ўсіх фронтах, што распэваецца ў Мадрыдзе як пачатак вайкай летняй кампаніі, у часе якой Францыя папрабуе скарыстаць усе палмазазаныя прыбыткі надалёка ў Германіі і Італіі, і зноў прыбуўшыя мараканскія часці.

Згодна паведамлення карэспандэнта агенства Рэйтар з Сантанэра, рэспубліканскія войскі, якія дзейнічаюць на сантанэраўскім фронце, налічваюць 65 тысяч добра ўзброеных і падрыхтаваных войск. 25 чэрвеня ўрадавыя войскі пачалі наступленне ў правіны Леон, якая прылягае да Краіны баскаў, з мэтай аслабіць націск мячэжнікаў на Сантанэра.

УРАД НЕГРЫНА АРГАНІЗУЕ ПЕРАМОГУ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі), 27 чэрвеня. (БЕЛТА). Орган кампартыі «Муно абраро» ў артыкуле аб дзейнасці ўрада Негрына піша: «Урад прыступіў ўжо да работ, якія прыведзе краіну да перамогі. Створана азінае камандаванне, арганізаваны ўсходнія і паўночныя арміі, арганізаваны резервы. Вялікая і кашту частка ў народнай арміі. Агублікован дэкрэт аб барацьбе супротив шпіянаў, забеспячэння парадкаў у тылу, каб пазбегнуць таго, чаго не мог пазбегнуць раённы ўрад, г. зн. злучэння мячэжніц на прыкладу каталонскага; праводзіцца энергічныя меры супротив бескарэктных элементам, а таксама супротив шпіянаў, якім займаюцца тракцісты з ПОУМ на прамых заданых Франка, Гітлера і Мусаліні; праследуюцца фашысты, якія акапаліся ў тылу».

«Муно абраро» асабіста падкрэслівае, што ўрад праводзіць правільную палітыку ў пытаннях ваеннай прафесіяналізму.

УРОКІ БІЛЬБАА

ВАЛЕНСІЯ, 26 чэрвеня. (БЕЛТА). Комуністычная газета «Фронтэ рохо» друкуе артыкул Дэлорэ Бюары (Пасіянарскі) аб эвакуацыі Більбаа. Артыкул пуні было за Краіну баскаў. Пасіянарскі ўказвае на балітаным ўрок, які дазвец рэспубліцы паражэннем на біскайскай фронце. Краіна баскаў, піша Пасіянарскі, не мела рэгулярнай арміі з азінамі камандаваннем і камісарамі.

Заклікаючы на дапамогу Краіне баскаў, Пасіянарскі піша: «Не гаворыць ні на што, мы не трапім веру ў перамогу. Вынісем з паражэння неахопныя ўрокі каб ператварыць гэтыя паражэнні ў перамогу».

ВЫНІКІ ВАЕННА-ХІМІЧНЫХ СПАБОРНІЦТВА

У якаўна скончымуніхся ў Менску гарадскіх ваенна-хімічных спаборніцтвах прымае ўдзел звыш 2500 чалавек. На першае месца вышў Сталінскі раён, які выставіў найбольшую колькасць каманд, трыццаць паказальнікаў. Найменш арганізавана праціўнік спаборніцтва ў Варшаўскім раёне. Тут змест 90 каманд прымае ўдзел толькі 79.

Па Сталінскаму раёну першае месца заняла мужыцкая каманда будучымага толькіму; а затым працівае яна ўзялася за 4,1 секунды, вынас «падарпешага» з ачага паражэння за 2 мін. 20 сек., тупэне бомб выканала за 30 мін. 20 сек. На другое месца вышў каманда Ушаслора НКВД. Сярод жакоў каманд найбольшы вынік даў удзельнік хімічна-спаборніцтва фабрыкі «Комунарка», Чырвонага кржа і 1-й сабюльніцы. Па Варшаўскаму раёну першае месца заняла мужыцкая каманда ФЭВ «КІМ» і заючая каманда 1-й механізаванай хэб-батарыі, Лешыя паказальнікі на Ікалоўскаму раёну даў каманды «Зяго-арыро» і Малочнага заводу.

ГЕАЛІЗІЧНЫЯ РАБОТЫ У БССР

Яздаўна ў Кіева ў БССР прыхалі 6 вышукальных партыі геалагічнага трыста Украіны для правядзення вышукальных геалагічных работ у БССР. Гэтыя партыі правядуць геалагічныя работы (вышуканне глыбінных кар'ернах вышукных металаў (магнэзій), у паўднёвай частцы рэспублікі (Магілёў, Вабурыск, Гомель і інш. раёны) на тэрыторыі, як пазначана ў наўчона-даследчым праектавай муальды. Будучы правядзення вышукных саляных куналаў, залежыць нафта, газу і інш. кар'ернах вышукнаў, наўчаныя яшчэ ў падставе геалагічных прагнозаў быць у гэтых раёнах. На правядзенне геалагічных работ у гэтым годзе адпущана 250 тыс. рублёў.

АБАРОННАЯ МАСОЎНА

Варшаўскае РК КП(б)Б у райоце АСО 24 чэрвеня наладзіў у Парку культуры і адпачынку абаронную масоўку. Удзельнікі не засудзілі доклад дзіцячай камісары тав. Кіта аб міжнародным ставічынні. Модала, якая абучаецца ў лагерах, правала паважны заняты на ПНКА. Лешыя каманды удзельнічых партыі гарадскіх хімічных спаборніцтваў праводзілі рал практыкаванні (вынас «падарпешага» з ачага паражэння, тупэне бомб і інш.).

„ПРЫЗ БССР“ ПА ФУТБОЛУ ВЫІГРАЛА „ДЫНАМА“

24 чэрвеня на стадыёне «Дынама» адбыўся фінал розыгрыша «Прыз БССР» па футболе. На полі сустракліся дзве найбольшыя футбольныя каманды рэспублікі — менскіх таварыстваў «Дынама» і «Спартак». Барацьба па прыз была вельмі жорстка. Каманда «Спартак» пераважала слабе дастойным пратэплетам. Перша пачова ігры скончылася нічыяым рэзультатам — 0:0. Толькі ў другім тайме дзімаўчанам удалося забіць у вароты «Спартак» першы і апошні гол. З лікам 1:0 дзімаўчанам зноў як і мінулым годам, выйграў пачаскую ўзнагароду. «Прыз БССР» — сярбы кубак — быў тут-жа ўрачыста ўручан прадстаўніком Камітэта на справах фізкультуры і спорту пры СНК БССР пераможцу — камандзе «Дынама».

„МЯШЧАНЕ“ (У пастаноўцы Цэнтральнага тэатра Чырвонай Арміі)

Увесь савецкі народ надалёка адначай гадзіну за дзя смерці вялікага пісьменніка, выдатнага класіка рускай літаратуры Алексеева Максімавіча Горкага. У самых шырокіх клясах савецкіх чытачоў яго творы карыстаюцца надзвычайнай папулярнасцю. Горкі, як драматург, шырока вядомы выдатнымі п'есамі.

Маскоўскі Цэнтральны тэатр Чырвонай Арміі паказаў нашаму глядачу два горкаўскіх спектаклі «Мяшчане» і «Васа Жалезнава». Трэба адразу сказаць, што абедзве гэтыя п'есы заслужана сцаткалі дзілы прыём у нашага глядача.

«Мяшчане» належыць да п'ес, напісаных А. М. Горкім неўзабаве пасля яго славетай п'есы «На дне». У «Мяшчаных» Горкі паказвае распал мяшчэнскай драбна-буржуазнай сям'і і адначасова падкрэслівае, як новыя вейны ўрываюцца ў адмірэччэ затхлы быт, бацьчы новыя ўзаемаадносіны сярод моладзі, у першую чаргу паміж рабочай і інтэлігенцыяй, вышэйшай з іх. У мяшчэнцы Ніле ўсабале на іменна тое жыццёвае, энергічнае, здоравае, што ідзе ад рабочага аскраддзя. Як заўсёды, Горкі выступае ў п'есе не проста як абліччель, але і як страсны прапаведнік рэвалюцыйных ідэй, класавай не-прыкормасці да дэкаў рэацыянсці царскай Расіі.

Сямейна-бытавая сюжэтная канва п'есы мае глыбокую сацыяльную назава-насць.

Пастаўлены заслужанай артысткай рэспублікі Е. С. Пелевавай спектакль раскрывае асноўныя вобразы п'есы, на-мастакку перадаў і іх. Уласцівы тэатру Чырвонай Арміі рысы — дакладная распрацоўка драматургічнага матэрыяла, непазасная жыва, без лішняй напышчанасці, ігра актораў, простае і разам з тым імяна дапаўняе змест п'есы мастацкае афармленне спектакля і ў гэтым спектаклі. Дзяя па працягу ўсёй п'есы адбываецца ў доме Бессемева, увесь час разгортваецца звычайна, на першы погляд, сямейна-бытавая драма, і ўсё ж п'еса мільдзіца з цякавацю да самага канца.

І глава самі Бессемеваў (актор Б. Навоеў), гэты рэчаны, рускі дробны буржуа, скара, яры прыкільнік патрыярхальнай сям'і, і яго жонка (акторка І. Дятрэўская), і сцінуты дзіяснай сямейнай абстаноўкай, адзюдольны да дэяння, апацічны да ўсёго, іх дзеці: былы студэнт Пётр (актор Аляксандраў) і настаўніца Тацяна (акторка Дабрыжынская) — гэта жыццё людзі мінулага на спяне.

Асабліва ўдала, і прэзельнай яркасцю адрэслена два вобразы, тыпічныя для раўнята Горкага — вобраз неўчага, нахлыліка Бессемева, чалавека выдатнай сілы, прудыдуцтва і мовамі існавання, аматара брадзяжына волынага жыцця, сцяптыка, які ненавідзіць усё мёртвае, гіёнае, і тудчасам не можа сам вырвацца з гэтага аскраддзя. Роль п'ецага з высока майстэрства выкавае заслужаны актёр распублікі П. Пераго. Актор П. Кастанцаў не менш удаа стварае вобраз старыка Перчынька, безабданага лаўца ігулака, з яго наўчній прастай мяшчэнскай філасофіяй. Гэтыя вобразы падаюць найбольш выразна і пэўна.

Крыху бланей на фоне рэастанай характараў выдрысоўваецца маішчык Ніл (актор С. Сопіў). Ён павінен быў быць з'яўляцца яркім супротив стаўленнем затхласці сямейнай адасфары Бессемеваў, новым чалавекам, якому належыць будучыня. Але яго вобраз апамятаўца кунм хужык, чым вобразам п'ецага, Перчынька, або, скажам, вобам Бессемева.

Выдатная іра і другі удзельнік спектакля — О. Ленская (Пола, дачка Перчынька). Зраўнаваў (удваа сматрыць) турмы Краўцова), Кузняцова (Спеланды, прысуда Бессемеваў) — заўважна да гэтага.

Спектакль «Мяшчане» з'яўляецца дастойным упаваннем паміж А. М. Горкага. Спектакль каштоўны не толькі тым, што прадаўца адлюстравана мінулае. У ім глядач знойдзе не мала рыс, якія, як неапраўдана спадчына, сустракаюцца па-часе і ў нашым быту.

„ДНІ НАВУКІ“ У ЧЫРВОНААРМЕЙСКИХ ЛАГЕРАХ

Менскі Дом Чырвонай Арміі імя марша-ла Советскага Саюзу тав. Варшаўскага вадзіць цікавае мерапрыемства па павышэнню тэхнічных ведаў і культурнага ўзроўню чырвонаармейскіх і камандзіраў — арганізуе спецыяльныя «дні навукі». У гэтыя дні наладжваюцца высылы вучоных і навуковых работнікаў у лагеры часовай менскага гарнізона для працяжання лекцый і дакладаў. Першы «дзень навукі» праводзіцца 30 чэрвеня. У лагерах выехуць 52 чал. — акадэмікаў, прафесараў, дацэнтаў і аспірантаў. Большасць лекцый прысвечана п'ятнаццаці агульнэармейскай барацьбе, літаратуры, аэрацыі Арктыкі, вывучэнню стратэферы.

Доктар хімічных навук прафесар Казлоў працягае лекцыю «Хімія і вайна будучага», прафесар Фрыд — «Вакарэаляцыйная вайна», прафесар Шпеннер — «Навука ў барацьбе з рагіяй». Удзельнік усазава-га з'езда архітэктараў прафесар Магілёў-чык працягае лекцыю аб п'яніроўным калгаснага с'яла.

Пачая серыю лекцый прысвечана выдатным лезьям рускага народу — Паўлаву, Міхурну, бацьку рускай авіяцыі Жукоўскаму. Літаратурныя тэмы прысвечваюцца творчасці Горкага, Талстога, Шалахава, Нікалая Остроўскага. Прафесар Аляксей працягае байнам лекцыю аб будучыні Палана Советскаў. У гэты-жа дзень байны прадукаюць лекцыі аб канале Волга — Масква, аб паходжанні сонечнай сістэмы і т. т.

ХТО БУДЗЕ ІГРАЦЬ З БАСКАМІ У МЕНСКУ

Як вядома, мяркуецца арганізаваць матч паміж баскаўскі футбольнай камандай, якая з'явае знаходзіцца ў Маскве і футбольнаму БССР. У Беларускай камітэце на справах фізкультуры і спорту нашаму супрацоўніку павядамілі, што ў выніку, калі гэта ідэа абудзецца, з баскамі сустрапецца абарона каманда рэспублікі. Для абароны такой дэямані 6 ліпеня ў Менску праводзіцца спецыяльны матч паміж зборнай камандай Менска і камандай Беларускай ваеннай арміі.

ПАВЕДАМЛЕННІ

28 чэрвеня 1937 г. у 8 гадзін вечара ў памішканні райпарткабінета Кагановічскага райкома КП(б)Б (Дом Урада, левая крыло, 5 паверх, пачок 501), адбудзецца семінар па гісторыі РКП(б) для партульцоў Кагановічскага раёна.

28 чэрвеня ў 9 гадзін вечара ў клубе металістаў (вясілька зала) адбудзецца нарада агітатараў, рэдактараў і штатгаражак і старшын ФЭМК Сталінскага раёна.

28 чэрвеня ў 7 гадзін вечара ў памяшканні філармоніі (Совеская) — пачае а Домам урада адсвяткавацца нарада старшын ФЭМК і групаму прапрыетамтаў, савецкіх і папулярных установаў Кагановічскага раёна па пытанню падрыхтоўкі да выпуску пазыкі «Умаваўляна абароны СССР».

Адказны рэдактар Д. В. ЮРНОЎ.

СЕННЯ І ТЭАТРАХ І КІНО. Памішканне Велдзярскіх драматычнага тэатра. Гастролі Маскоўскага тэатра Чырвонай Арміі. Я ВАС ЛЮБІЦЬ. Памішканне Урайскага драматычнага тэатра. Гастролі Урайскага драматычнага тэатра. САРАЗЫНСКАЯ ЯРМАКА. Дзіцячы гукавы кіноапарат ЗВАРОТ МАКСІМА. Гукавы кіноапарат «Пролетарыі» АРСЕН. Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» САЛАВЕЙ-САЛОВУШКА. Гукавы кіноапарат «Спартак» ВЯЛІКАЯ ГОРА МАЛЕНЬКАЯ ЖАНЧЫНЫ.

ДЗЯРЖЫЦЬРК. Партыя Горкага, тэл. 22-700. СЕННЯ ПЕРШАЯ ГАСТРОЛЬ заслужанага артыста рэспублікі Віталія ЛАЗАРЭНКА. Таксама удзельнічае ўся ТРУПА. Пачатак у 9 гадзін вечара. Каса адкрыта з 12 г. для да 10 г. веч.

Уп. Галоўлітбела № К-2139.

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка». СЕННЯ І ШТОДЗЕННЯ. новы гукавы мастацкі фільм ЮНАСЦЬ. У галоўных ролях: Стары рыбак Шаган — І. Агейчыкаў. Яго дачка Дунька — Е. Мельнікава. Большэвік Власаў — Я. Рымаў. Андрэй Шаган — С. Івашэна. Падкюпнік кантрабанды — Засл. арт. Н. Рыбікаў і інш. У праграме — новы Саюзкіножурнал. Пачатак сеансаў у 8, 7-30, 9-15 і 11 г. вечара. Пачатак канцэртаў у 5-30, 7, 8-45 і 10-30.

РАДЫПЕРАДАЧЫ НА 28 ЧЭРВЕНЯ: 8.30 — «Апошнія паведамленні», 10.30 — перадача для дашкольнікаў, 16.05 — літаратурная перадача, 17.00 — канцэрт, 18.30 — започаткі партукоба, 20.00 — даклады і выступленні, 20.15 — перадача ў дапамогу самадзельцы, 20.30 — канцэрт, 21.30 — літаратурная перадача на аўрэйскай мове, 22.00 — канцэрт, 23.00 — «Апошнія паведамленні», 24.00 — перадача на замежных мовах.

КАЛГАСЫ, КАЛГАСНІКІ І СЯЛЯНЕ — АДНААСОБНІКІ! ЗАГАТАЎЛЯЙЦЕ НЕАБХОДНУЮ для кіраванай і дубільна-экстрактавай прамысловасці нашага Саюза ЛАЗОВАЯ І ЯЛОВАЯ КАРА. Здырку ласовай кары рабіце толькі з сечаната куста, убіраючы куст на ўзвышэнне лясоўна, гэта забаронена ласовай заарніцы і не забаронена ласовай. ЯЛОВУЮ КАРУ збіраюць з сечаната ялавой драўніны на лесучастках, на каласных, шырокіх і іншых будучыніцтва. Купля пасады праводзіцца ў чыстым выглядзе ў наступных пунктах: па Маскоўскай вул. (каля бетоннага маста), на Старажоўцы, Кемароўцы, Юбілейным пляцу, Нізім рынку і ў магазіне — Совеская. Влічкі партыі прымаюцца Менскай базой — Ракаўскай № 2, Гомельскай базой — Ліпавал, 16, Віцебскай базой — Комсамольскай, 36/38. Бел. збытавая кантора Галоўкансерва.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ КАМІСІЯ САДЗЕННІЧАННА ДЗЯРЖКРЭДЫТЫ І АШЧАДПРАВЕ ПРЫ ПРЭЗІДЫУМЕ МЕНГОРСОВЕТА (МЕНГОРКАМСОД) І ЦЭНТРАЛЬНА АШЧАДКАСА № 18. СЕННЯ, 28 чэрвеня ў 7 гадзін вечара, у памішканні Дома партактыва (рог вул. Карла Маркса і Енгельса) адбудзецца снілкаюць ГАРАДСКУЮ НАРАДУ СТАРШЫНЬ КАМСОДАЎ. ГАЛОЎНЫХ БУХГАЛТАРОЎ І ЗАГАДЧЫКАў РАЗЛІКОВЫХ СТАЛОЎ прадпрыемстваў і ўстановаў горада. З прычыны важнасці пытання лўна абавязкова і без спаз-вення. Пасля нарады — кіно. ГОРКАМСОД І ЦЭНТРАЛЬНА АШЧАДКАСА № 18.

УСІМ САМАДЗЕЙНЫМ МАСТАКАМ БССР ДОМ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ БССР паведамае, што пачаўся ПРЫЁМ работ на ўСЕБЕЛАРУСКУЮ І УСЕАУКРАЎІНСКУЮ ВЫСТАЎКУ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ (жывапіс, скульптура, рысунак, разьба на дрэву, мастацкае вышыўка і інш.). РАБОТЫ для Фэсэаўнай выставы ДАСЫЛАЮЦЕ НЕ ПАЗ-НЕВ І ЛІПЕНЯ 1937 г. на адрасу: г. Менск, Дом Урада, 6 па-верх, пачок 602. Дому народнай творчасці БССР. Канчатковы тэрмін прыслалі работ «Усебеларускай выставы» аведзены асобна. Жалючыя паслаць на Фэсэаўную выставку свае работы не перапада ў г. Менску дзельніцой іх адрасу: г. Москва, Крас-нопресненскі вад. 24/25, кабу «Красныя Сцяпы», Вяселювоку Дому Народнага Творчасця ім. Н. К. Крупскай, Ільямбадзін, ДЫРЭКЦЫЯ ДОМА НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ БССР.

БЕЛАРУСКАЯ ЗБЫТАВАЯ КАНТОРА ГАЛОЎКАНСЕРВА даводзіць да ведама ўсіх грамадзян і арганізацый, што МАГАЗІНАМ І ЛАРКАМІ Галоўкансерва праводзіцца КУПЛЯ І ШКЛЯВЫЙ БЕЛАЙ ПАСУДЫ. Усіх відаў з-пад КАНСЕРАЎ (з-пад вярвання, таматаў, кампоту, кетчупа, шпіната, свіна-бабовых кансерваў і т. д.). Купля пасады праводзіцца ў чыстым выглядзе ў наступных пунктах: па Маскоўскай вул. (каля бетоннага маста), на Старажоўцы, Кемароўцы, Юбілейным пляцу, Нізім рынку і ў магазіне — Совеская, 17. Влічкі партыі прымаюцца Менскай базой — Ракаўскай № 2, Гомельскай базой — Ліпавал, 16, Віцебскай базой — Комсамольскай, 36/38. Бел. збытавая кантора Галоўкансерва.

Менгарфа і Цэнтральная ашчадкаса № 16 — снілкаюць — 28 ЧЭРВЕНЯ ў 4 гадзіны дня ў клубе імя Сталіна (залаз зала) — Інтэрнацыянальня 11/19. НАРАДУ ГАЛОЎНЫХ І СТАРШЫХ БУХГАЛТАРОЎ соўгасаў, прадпрыемстваў і ўстановаў і рахункавадаў калгасаў Менскага раёна. З прычыны важнасці пытання лўна абавязкова і без спаз-вення. РАФА І ЦЭНТРАЛЬНА АШЧАДКАСА № 16.

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта паведамае, што ЛЕТНЯЯ ЛАБАРАТОРНА-ЗАЛІКОВАЯ СЕСІЯ для студэнтаў-завочнікаў і экстрану адбудзецца: а) для першага курса матэматыкаў і біялагаў БДУ і 2-га курса матэматыкаў і прыроднаўчыцаў — з 1 ЛІПЕНЯ г. т.; б) для першых курсаў матэматыкаў і прыроднаўчыцаў 2-га довага настаўніцкага інстытута — з 2 ЛІПЕНЯ г. т. ЗАВОЧНЫ СЕКТАР БДУ.

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР Беларускага дзяржаўнага юрыдычнага інстытута паведамае, што абвешчае ПРЫЁМ студэнтаў на 1937-38 навучальны год. Завочны сектар Юрыдычнага інстытута рыхтуе юрыстаў для рабо-ты ў судовых органах, органах пракуратуры, следства, адвакатаў, ар-бітража і тэарэтыкаў. Асобна, спецыяльныя завочны курсы юрыдычнага інстытута, атрымліваюць дыплом і ўсе правы скончаных спецыяльнага юрыдычнага інстытута. Тэрмін навучання 4 гады. У інстытут прымаюцца асобы ў узросце не менш за 17 год, якія маюць атэ-стат аб скончаны курс першай сярэдняй школы, тэхнікума або раёнага і вясільных прыёмных іспытаў, згодна ўстаўляюцца правілы прыёму ў ВНУ. Асобы, скончавшыя ў 1933 года школы ІІ ступені (дзевяцігодку) або трохгоднюю на базе сямігодку прафесійна-тэхнічнай школы ў БССР і УССР, дапускаюцца да прыёмных іспытаў на адпаведных умовах са скончанымі дзевяцігодку. Скончавшы спецыяльныя і маючы на асобных прыдатках адвеш-ны «выдатны», а па астатніх прыдатках (матэматыка, чарчэныя, спецыя, му-зыка, фізкультура) адзнака «добра» прымаюцца ў інстытут без іспы-таў. Да завачы прыёмныя белы прыкладзены наступныя дакументы: аўта-біяграфік, атэстат аб скончаны сярэдняй школе, тэхнікума ўстававы, 3 фо-такарты, засведчаныя ўстававы або прафэраўнальны. Прыём ваіф аб наступленні праводзіцца з 20 чэрвеня да 30 жніўня 1937 года. Прыёмныя іспыты адбудзецца з 1 па 20 жніўня, а залічэнне ў лік студэнтаў — з 21 па 25